

Hvítrússneskar setningar

20 auðveldar setningar á hvítrússnesku

vinsamlegast	калі ласка (калі ласка - kalí láska)
þakka þér	дзякуй (дзякуй - dziákuj)
fyrirgefðu	выбачай (выбачай - vybačaj)
Ég vil þetta	Я хачу гэта (Я хачу гэта - Ja chačú hэта)
Ég vil meira	Я хачу больш (Я хачу больш - Ja chačú boíš)
Ég veit	Я ведаю (Я ведаю - Ja viédaju)
Ég veit ekki	Я не ведаю (Я не ведаю - Ja nie viédaju)
Getur þú hjálpað mér?	Ці можаце Вы мне дапамагчы? (Ці можаце Вы мне дапамагчы? - Ci móžacie Vy mnie dapamahčý?)
Mér líkar þetta ekki	Мне гэта не падабаецца (Мне гэта не падабаецца - Mnie hэта nie padabájessa)
Mér líkar vel við þig	Ты мне падабаешся (Ты мне падабаешся - Ty mnie padabáješsia)
Ég elska þig	Я цябе кахаю (Я цябе кахаю - Ja ciabié kacháju)
Ég sakna þín	Я сумую па табе (Я сумую па табе - Ja sumúju pa tabié)
sjáumst	убачымся (убачымся - ubáčymsia)
komdu með mér	Хадзем са мной (Хадзэм са мной - CHadziém sa mnoj)
beygðu til hægri	павярні направа (павярні направа - raviarní napráva)
beygðu til vinstri	павярні налева (павярні налева - raviarní naliéva)
farðu beint	ідзі прама (ідзі прама - idzí práma)
Hvað heitirðu?	Як цябе завуць? (Як цябе завуць? - Jak ciabié zavúć?)
Ég heiti David	Мяне завуць Дэвід (Мяне завуць Дэвід - Mianié zavúć Dévid)
Ég er 22 ára gamall	Мне дваццаць два гады (Мне дваццаць два гады - Mnie dváccać dva hadý)



www.flashcardo.com/is/leifturspjoeild-a-hvutrussnesku/

Aðrar nytsamlegar setningar á hvítrússnesku

hæ	вітаю (vitáju - vitáju)
halló	прывітанне (pryvitánne - pryvitánnie)
bæ bæ	пакуль (pakúl' - rakuí')
allt í lagi	добра (dóbra - dóbra)
skál (frasar)	ваша здароўе (váša zdaróuje - váša zdaróuje)
velkominn	вітаем (vitáem - vitájem)
ég er sammála	я згодзен (я згóдзен - ja zhódzien)
Hvar er klósettið?	Дзе туалет? (Дзе туалéт? - DZie tualiét?)
Hvernig hefurðu það?	Як маешся? (Як маéшся? - Jak máješsia?)
Ég á hund	У мяне ёсць сабака (У мянэ ёсць сабака - U mianié josć sabáka)
Ég vil fara í bíó	Я хачу пайсці ў кіно (Я хачу пайсці ў кінó - Ja chaću pajscí ũ kinó)
Þú verður að koma	Ты абавязкова павінен прыйсці (Ты абавязкóва павінен прыйсці - Ты abaviazkóva pavínien pryjscí)
Þetta er frekar dýrt	Гэта даволі дорага (Гэта давлóлі дóрага - Héta davóli dóraha)
Þetta er kærastan mín Anna	Гэта мая дзяўчына Ганна (Гэта мая дзяўчына Гáнна - Héta majá dziaŭčyna Hánna)
Förum heim	Пойдзем дадому (Пóйдзем дадóму - Pójdziem dadómu)
Silfur er ódýrara en gull	Срэбра таннейшае за золата (Срэбра таннэйшае за зóлата - Srébra tanníjšaje za zólata)
Gull er dýrara en silfur	Золата даражэйшае за срэбра (Зóлата даражэйшае за срéбра - Zólata daražéjšaje za srébra)